

Кандыдат назван

АДБЫЎСЯ ПЕРАДВЫБАРЧЫ СХОД ПРАФЕСАРСКА-ВЫКЛАДЧЫЦКАГА І СТУДЭНЦКАГА КАЛЕКТЫВУ УНІВЕРСІТЭТА. СХОД ВЫЛУЧЫУ КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОЎНЫХ ПРАРЭКТАРА ПА НАВУЧАЛЬНАЙ РАБОЦЕ КАНДЫДАТА ГЕАГРАФІЧНЫХ НАВУК АНДРЭЯ ЯКАЎЛЕВІЧА МАЛЫШАВА.

ВЫНІКІ ЗІМОВАЙ СЕСІІ

У бягучым навучальным годзе экзаменацыйная сесія прайшла арганізавана. Аднак вынікі яе мала чым адрозніваюцца ад вынікаў сесіі мінулага года. Ааналіз паказвае, што на дзённых аддзяленнях, пры 89 працэнтах абсалютнай паспяховасці, толькі 41 працэнт усіх студэнтаў здаў экзамены з выдатнымі і добрымі адзнакамі, а палавіна студэнтаў, паспяхова здаўшых сесію, мае толькі здавальняючыя ацэнкі. На вячэрнім факультэце, пры абсалютнай паспяховасці 76 працэнтаў, толькі 23 працэнты студэнтаў здалі экзамены на «выдатна» і «добра», а 53 працэнты сярод адзнак — толькі здавальняючыя.

Асабліва вялікая колькасць недавальняючых адзнак на 1 і 2 курсах матэматычнага і фізічнага факультэтаў і на 1 і 3 курсах хімічнага факультэта. Такія вынікі экзаменацыйнай сесіі па універсітэце ў цэлым і па асобных факультэтах наўрад ці могуць задавоіць і выкладчыкаў, і студэнтаў. Яны сведчаць, што асобныя кафедры мала ўвагі ўдзяляюць паліпшэнню якасці навучальнага працэсу і кантролю за самастойнай работай студэнтаў на працягу навучальнага года, што грамадскія арганізацыі яшчэ недастаткова змагаюцца за павышэнне асабістай адказнасці кожнага студэнта за якасць навучання.

У рабоце некаторых студэнтаў характэрна штурмаўшчына, яны яшчэ мала працуюць у бібліятэцы і чытальных залах, кабінетах і лабараторыях, не выкарыстоўваюць тыя магчымасці, якія дадзены зараз студэнтам у сувязі з памяншэннем колькасці гадзін на абавязковыя аўдыторныя заняткі. Як правіла, студэнты працягваюць цікавацца да самастойнай работы толькі ў перыяд сесіі, а некаторыя «вывужваюць» пытанні экзаменацыйных білетаў і рыхтуюцца толькі па іх, не ўнікаючы сур'ёзна ў глыбіню дысцыпліны. Безумоўна, гэта не дае станоўчых вынікаў.

Толькі пры сур'ёзных адносінах студэнтаў да вучобы, пры ўзмацненні патрабавальнасці з боку дэканатаў, кафедраў, усіх выкладчыкаў, грамадскіх арганізацый, і асабліва камсамольскіх, да вучобы студэнтаў, пры ўзмацненні дапамогі ім у самастойнай рабоце, асабліва студэнтам, што прыйшлі з вытворчасці, мы зможам дасягнуць больш высокіх вынікаў.

Кожны студэнт павінен песці асабістую адказнасць за якасць сваёй вучобы, за глыбіню засваення праграмы матэрыялу, за пастаянную, сістэматычную работу. Кафедры павінны ўсімі сродкамі (шляхам правядзення калектываў, суб'ядванняў, індывідуальных і групавых кансультацый і г. д.) кантраляваць штодзённую работу кожнага студэнта. Камсамольскія і прафсаюныя арганізацыі павінны дамагацца, каб кожны студэнт знаходзіўся пад пастаянным кантролем калектыву, адказваў перад ім за сваю вучобу. Пры выкананні ўсіх гэтых умоў мы зможам дасягнуць высокіх вынікаў у час вяснянай экзаменацыйнай сесіі.

Дацэнт А. Я. МАЛЫШАЎ,
прадэктар па навучальнай рабоце.


Вячэрнікі — на размеркаванне!

Пяць студэнтаў 6-га курса вячэрняга аддзялення журналістыкі — інжынер трактарнага завода М. Горлаў, рабочы гэтага ж завода А. Бажок, рэгуліроўшчык радыёапаратуры радыёзавода П. Макрыцкі і рабочыя Зыль і Л. Дубовік — вырашылі пасля заканчэння вучобы ехаць туды, куды накіруе Дзяржаўная камісія па размеркаванні маладых спецыялістаў.

Вось што піша ў сваёй заяве на імя рэктара універсітэта П. Макрыцкі:

«Прашу ўключыць мяне ў спісы студэнтаў-выпускнікоў, якія падлягаюць размеркаванню як маладыя спецыялісты, бо я ў 1965 годзе заканчваю вячэрняе аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта, працую не па спецыяльнасці і жадаю паехаць на працу па накіраванню».

В. ДУБОВІК



ФІЗІКА.

Фотаэцюд А. Максімава.

БЮРО ДОБРЫХ ПАРАД

Па ініцыятыве партбюро юрыдычнага факультэта вясной мінулага года пры універсітэце ўпершыню быў створаны грамадскі савет прававай дапамогі насельніцтву.

Актыўна адгукнуліся на гэтую прапанову старшы выкладчык кафедры грамадзянскага права і працэсу Я. М. Ануфрыеў, дацэнт кафедры крымінальнага права і працэсу В. А. Шкурко, в. а. загадчыка кафедры грамадзянскага права і працэсу В. Ф. Чыгір і дацэнт С. В. Курылёў.

Студэнты юрыдычнага факультэта А. Глебаў, Л. Кішчанок, В. Ціхановіч, І. Беленькі, Г. Варабей, Л. Ступакоў, А. Гаеўскі і многія іншыя адразу ж уключыліся ў

работу савета. Асабліва шмат часу і сіл адаў добрай пачынанню дацэнт С. В. Курылёў.

У савет прававай дапамогі звяртаюцца з самымі рознымі пытаннямі: па працоўных спрэчках, жыллёваму заканадаўству, грамадзянскаму праву, пенсійнаму забеспячэнню, па пытаннях шлюбна-сямейных адносін і многіх іншых.

Не абыйшлося спачатку і без цяжкасцей. Мала было ахвотнікаў даваць юрыдычныя кансультацыі. Адны не мелі часу, другія проста не жадалі. Цяпер недахопу ў кансультацый няма. Члены савета не толькі аказваюць дапамогу грамадзянам, але і

нясуць прававыя веды ў масы, папулярызуюць іх, павышаючы адначасова і ўзровень сваіх ведаў.

Нямнога часу прайшло з дня нараджэння савета: яму няма яшчэ і году. Але добрая слава ідзе аб ім па горадзе. Рэгулярна, кожны чацвер з 18 да 20 гадзін, у корпусе універсітэта па вул. Чырвонаармейскай дзяжурны член савета прымае наведвальнікаў.

— Мы не збіраемся канкуруваць са сваімі прафесіянальнымі калегамі, — жартуе старшыня прэзідыума савета С. В. Курылёў, — але будзем рады бачыць у сябе больш грамадзян, што звяртаюцца за кансультацыяй.

В. СЛАБАЖАНІН.

Пасля першага прыпынку

Прайшлі зімовыя канікулы. Цікава і змястоўна адпачылі за гэты час першакурснікі філалагічнага факультэта. Ніна Чарнапыская пабывала на Дняпры, любавалася прыгажосцю Кіева і Харкава. З прыемнасцю дзеліцца яна сваімі ўражаннямі з сяброўкамі. Слава Саладоўнікаў, паправіўшы акуляры, важна паведамляе, што ён штодзень слухаў оперу. Вася Літвінка вельмі рады, што меў магчымасць пабываць у Маскве.

— Якая прыгажосць, сябры мае! — з захапленнем успамінае ён.

Асабліва зайздросцяць першакурснікі Валерыю Аносаву. Яшчэ б! Ён жа ў складзе універсітэцкай дэлегацыі ездзіў у Ленінград. На першым жа перапынку кругам абступілі яго аднакурснікі.

— Валера, а як выглядае ўзімку Пецяргоф?

— А ты быў у Эрмітажы?

— Раскажы, калі ласка, пра Неўскі.

Валеры адказвае сябрам з задавальненнем, а ўражанняў у яго хоць адбаўляй! Горад-прыгажуні запамніўся яму назаўсёды. Шумна і весела ў аўдыторыі. Кожнаму ж хочацца пахваліцца, як ён адпачываў. Але вольны званок, і студэнты займаюць свае месцы. Лекцыя працягваецца.

Цяпер, калі пасля першага прыпынку, пасля першых экзаменаў

пачаўся новы навучальны семестр, нельга не ўспомніць пра вынікі мінулай сесіі. Трэба сказаць, што першакурснікі парадавалі сваімі поспехамі. Многія з іх атрымалі толькі выдатныя адзнакі. Гэта — І. Мельнікова, Б. Плотнікаў, В. Стальмахоў, Р. Кляўдо, І. Кукулюк, Н. Краўчанка, С. Зюба і іншыя. Усе яны вельмі розныя людзі, але іх аб'ядноўвае прага да ведаў, мэтанакіраванасць у працы, любоў да мовы і літаратуры. І таму іх намаганні заканчваюцца поспехам.

Але, на жаль, ёсць у нас і недавальняючыя адзнакі. Не вельмі хочацца называць іх «гаспадароў», бо, думаецца, іх аб'яцанні ў хуткім часе выправіць становішча не будуць абяцанкамі-цацанкамі.

На маю думку, некаторыя студэнты, асабліва нядаўнія выпускнікі школ, не могуць яшчэ самастойна прывесці ў сістэму свае веды і таму нават не ведаюць, напрыклад, да якой эпохі, да якога раздзела праграмы адносіцца тое ці іншае пытанне.

Па-другое, некаторыя студэнты з вялікай цяжкасцю выказваюць свае думкі ўголос, словамі. Мая сяброўка скардзіцца:

— Вось добра ж ведала пытанне, а адказаць не змогла, слоў не хапіла.

Тут адбіваецца недастатковае развіццё гутаркавай мовы. Безумоўна, нудны, цягучы адказ, калі кожнае слова выгаворваецца з цяжкасцю, робіць уражанне, што студэнт нічога не ведае.

Ёсць у нас і такія студэнты, што ідуць здаваць экзамены нашармака. А вынік усё той жа — «нездав».

Выпады мае вельмі простыя. Я лічу, што галоўнае для студэнта-філолага — пабольш чытаць мастацкай літаратуры, а вершы запамінаць на памяць. Гэта значна пашырае круггляд, развівае думку і, у канчатковым выніку, уплывае на развіццё гутаркавай мовы. Нядрэнна запісваць свае думкі, весці дзёнік. Ну і, безумоўна, каб мець веды, трэба сістэматычна рыхтавацца да заняткаў на працягу года, а не браць у рукі падручнікі

толькі ў апошнія дні перад экзаменамі.

Сесія многаму навучыла першакурснікаў. Яна значна арганізавала іх, паказала, на што трэба звяртаць больш увагі пры падрыхтоўцы да экзаменаў, узбагаціла вопытам на будучае.

Нельга не ўспомніць добрым словам нашых выкладчыкаў У. С. Карабана, В. А. Захараву, А. А. Волка, Н. І. Лапідуса. Яны часта праводзілі кансультацыі, заўжды дапамагалі разабрацца ў цяжкіх пытаннях. Мы ім вельмі ўдзячныя за гэта.

А зараз мае сябры зноў бяруцца за працу. Пспехаў вам, ушам, мае аднакурснікі!..

Тамара СКУДНАЯ,

першакурсніца аддз. рускай мовы і літаратуры.

НОВЫ СЕЗОН
студэнцкага
танцавальнага
КЛУБА

У лютым студэнцкі танцавальны клуб Ленінградскага політэхнічнага інстытута адкрыў новы сезон.

Створаны політэхнікамі ў лютым 1962 года на грамадскіх пачатках, гэты калектыв вырас з невялікай групы энтузіястаў — аматараў сучасных бальных танцаў да буйнай маладзёжнай арганізацыі ЛПІ са сваім статутам, саветам. У свой час ён налічваў да 300—400 членаў, якія займаліся ў шматлікіх групах клуба, арганізаваных у інтэрнатах інстытута.

Вынікі гэтай работы можна было бачыць на пяці мінулых конкурсах ЛПІ, у якіх удзельнічалі 80—150 танцораў. А бясконцыя паказы бальных танцаў на танцавальных і факультэцкіх вечарах у інстытуце, па Ленінградскаму тэлебачанню, паездка ў Маскву, выступленне на ланіградскіх гарадскіх конкурсах і на конкурсе балтыйскіх вышэйшых навучальных устаноў у Рызе!

Дэвіз клуба — «Танцы — не толькі мастацтва, але і спорт». Гэты дэвіз усё больш знаходзіць сваё пацверджанне ў ланіградскіх і прыбалтыйскіх конкурсах.

Для студэнцкага танцавальнага клуба выдзелена памяшканне і грошы, заняткі вядзе вопытны педагог-прафесіянал В. Г. Паўлаў. Вялікую дапамогу новаму савету клуба аказваюць камітэт камсамола ЛПІ, дырэктар інстытута клуба.

(3 газеты «Политехник»).



На трыбуне — Максім Танк.

Фота В. БЫКАВА.

УНІВЕРСІТЭТ ДУЖА НАВІЖНЫ

Чытальная зала ўніверсітэта надрыхтавала кніжную выстаўку, прысвечаную выбарам у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных Беларускай ССР. На выстаўцы прадстаўлены кнігі, часопісы, брашурны, якія расказваюць аб савецкай выбарчай сістэме, аб канстытуцыйных правах савецкіх грамадзян.

Адбылося першае пасля зімовых канікулаў пасяджэнне літаратурнага аб'яднання «Узлёт», што працуе пры нашай газеце. Узлётцаў абмеркавалі план работы аб'яднання на другі семестр. Наступныя пасяджэнні адбудуцца 24 лютага, 10 і 24 сакавіка, 7 і 21 красавіка, 12 і 19 мая ў рэдакцыі газеты «Беларускі ўніверсітэт». Пачатак а 18 гадзіне. Намечана таксама правесці ў сакавіку літаратурны вечар.

Звыш дваццаці студэнтаў 4-га курса аддзялення беларускай мовы і літаратуры ў час зімовых канікулаў ездзілі на экскурсію ў Маскву. Яны наведвалі Маўзалеі Уладзіміра Ільіча Леніна, Траццякоўскую галерэю, Гістарычны музей, Аружэйную палату, пабывалі на Усесаюзнай выстаўцы дасягненняў народнай гаспадаркі. Цікавае падарожжа закончылася наведваннем гістарычных месцаў сталіцы, а таксама кароткім знаёмствам з Маскоўскім дзяржаўным ўніверсітэтам імя М. В. Ламаносава.

цёпных.

У апошні час чытальная зала нашай універсітэцкай бібліятэкі прымяніла адну з новых, найбольш прагрэсіўную форму абслугоўвання чытачоў-студэнтаў — адкрыты доступ да кніжнага фонду. Гэта мае вялікае выхаваўчае значэнне, бо адкрыты доступ успрымаецца студэнтамі як праява вялікага давер'я да іх і ўзмацняе іх адказнасць за захаванасць кніг.

Пераход на новую форму абслугоўвання стварае найлепшыя ўмовы для больш поўнага выка-

Хведар ЧЭРНЫ

* * *

Дарога — снягі ў калена.
Пагода — сабака кляне.
І ты, як ніколі, маленькай
Здаешся мне.

Здаецца, вятры-лаўкачы
У снежную бель забітуюць
І пакладуць адпачыць
Наўзбоч, у палату пустую,

Але ты ідзеш і парой
Здаешся далёкай, то блізкаю.
І шалік на шыі тваёй
Мне сонечным промнем пабліскае.

І я цераз снег сляпы
Іду за табой, гукаю,
І, як верставыя слупы,
Твае пацалункі страчаю.

ДА УВАГІ ФІЗКУЛЬТУРНІКАУ
І СПАРТСМЕНАУ,
УСІХ АМАТАРАУ СПОРТУ!

Замест двух разоў
ПЯЦЬ РАЗОУ У ТЫДЗЕНЬ

будзе выходзіць
з 1-га красавіка газета
«ФІЗКУЛЬТУРНИК
БЕЛОРУССИИ»

Значна зніжана падпісная цана на газету. Калі раней цана аднаго экзэмпляра пры падпісцы была 2 капейкі, то з 1 красавіка адзін экзэмпляр падпісчыку будзе каштаваць 1, 5 капейкі. Рознічная цана застаецца ранейшай — 2 капейкі.

Падпісная цана (з 1-га красавіка 1965 года):

на 3 месяцы — 99 кап.;
на 6 месяцаў — 1 руб. 98 кап.;
на 9 месяцаў — 2 руб. 97 кап.

Падпісвайцеся на газету «Фізкультурник Белоруссии»!

СТУДЭНТУ... СЕМ ГАДОУ

Амерыканскаму хіміку Скоту Шэрману ўсяго... 7 гадоў. У тры гады ён навучыўся чытаць, у пяць гадоў яму на вочы трапіўся падручнік хіміі. Ён разгарнуў яго на старонцы з формуламі асбеста, і яны яму так спадабаліся, што хлопчык вывучыў і ўсе астатнія хімічныя формулы.

Другі год юным хімікам кіруе дэкан хімічнага факультэта Ватсінгтонскага ўніверсітэта Аво Шуберт. Вучоны захапляецца здольнасцямі Скота, які з ходу запамінае складаныя хімічныя формулы, атаміную вагу рэчываў. Ён ведае на памяць усю табліцу Мендзэлеева. Прафесар Шуберт прапачтаў свайму незвычайнаму

студэнту курс лекцый па фізіцы, хіміі і філасофіі. Гэтай восенню Скот пайшоў у другі клас пачатковай школы і адначасова... ва ўніверсітэт. Там ён праводзіць па некалькі гадзін, схіліўшыся над прабінкамі. Скот пераносіць не можа дзіцячых перадач па тэлебачанню, лічачы, што яны вельмі перазумныя.

“ ПРАЦУЕ ПА-НОВАМУ

х рыстання літаратурных крыніц, паглыбленай навучальнай і навуковай працы чытачоў, значна эканоміць іх час.

Набліжэнне чытача да кніг расшырае яго круггляд, прывучае самастойна арыентавацца сярод кніг. Стэлажы ў кнігасховішчы чытальнай залы пранумэраваны, на кожным з іх вывешваюцца назвы і абазначэнні раздзелаў, а на паліцах ставяцца раздзяляльнікі і літарныя абазначэнні індэксаў.

У чытальнай зале маецца алфавітны каталог, які адлюстроўвае змест фонду. Дзяжурны бібліятэчны супрацоўнік, кансультант, аказвае дапамогу ў падборы літаратуры, у карыстанні каталогам. Многа дапамагаюць чытачам бібліяграфічныя ўказальнікі і даведнікі.

Асабліва часта чытачы звяртаюцца да рэкамендацыйных указальнікаў, якія знаходзяцца побач з адпаведнымі аддзелаў. Так, у раздзеле грамадска-палітычнай літаратуры пастаўлены указальнікі, з дапамогай якіх можна лёгка знаходзіць патрэбную працу К. Маркса, Ф. Энгельса, У. І. Леніна.

У чытальнай зале маецца бюлетэнь бібліятэчных навінаў, а таксама выстаўка новых паступленняў у чытальную залу. Па меры паступлення кніг у бібліятэку фонд адкрытага доступу сістэматычна паяўняецца. Апошнія нумары перыядычных выданняў выстаўляю-

ца на спецыяльнай вітрыне, дзе з імі свабодна знаёмяцца чытачы.

Такім чынам, кнігі, якія раней часта ляжалі без руху, хутка знайшлі шлях да чытача. Цяпер у чытальнай зале чэргаў амаль не бывае. Увайшоўшы ў кнігасховішча, можна не спяшаючыся самому выбраць патрэбную кнігу.

Дзякуючы ўвадзенню новага метаду абслугоўвання колькасць чытачоў павялічылася абарачальнасць кніг прыкметна ўзрасла! Гэта вельмі радуе і чытачоў, і нас, бібліятэчных работнікаў.

А. М. РУКШЫН,
супрацоўнік чытальнай залы.

Ганьба агрэсарам!

З пачуццём глыбокага абурэння сустрэлі студэнты ўніверсітэта паведамленне аб злачынных дзеяннях супраць суверэннай дзяржавы Дэмакратычнай Рэспублікі В'етнам, учыненых амерыканскай ваеншчынай. 10-га лютага адбыўся сход замежных студэнтаў, што навучаюцца ва ўніверсітэце. Юнакі і дзяўчаты выказалі на ім свой гнеўны пратэст супраць агрэсіўных дзеянняў ЗША. Сход прыняў рэзалюцыю, у якой патрабуе спыніць ваенныя дзеянні ЗША супраць ДРВ.

Фізкультура і СПОРТ



Свежае, марознае паветра, снег і лес. Прыемна ў вольны час на лыжах праімчацца з гары. Нічога, што здараецца часам так, як у гэтай дзяўчыны. Галоўнае, як мае быць адпачнуць, набрацца новых сіл на працу, вучобу.

Фота А. МАКСІМАВА.

Львоўскі сюрпрыз

Аматары перамагаюць «асаў» — такое здараецца не часта. Але менавіта такі сюрпрыз прыпаднеў у спартыўнага таварыства «Буравеснік», што адбыліся ў час зімовых канікулаў у Львове, пlying нашай універсітэта. Яны занялі трэцяе месца ў сваёй падгрупе, аперэдыўшы каманды чатырох інстытутаў фізкультуры — Кіеўскага, Тбіліскага, Ташкенцкага, Мінскага.

Сенсацыйны поспех прынеслі

«тры кіты» ўніверсітэцкай каманды — Яўген Емяльянаў, Уладзімір Бандарэнка і Валянцін Цярэшчанка.

А. БЯРЭЗІН.

В. а. рэдактара А. А. ЛОЙКА.

Рэктарат, партком і мясцом БДУ імя У. І. Леніна выказваюць глыбокае спачуванне старшаму выкладчыку кафедры педагогікі і псіхалогіі ВАДЭІ-КА Р. І. з выпадку напаткаўшага яго гора — смерці маці.

Адрас рэдакцыі:

г. Мінск, Універсітэцкі гарадок,
Друкарня Белсаўпрофа.

галоўны корпус, 212. Тэл. 2-07-19.
АТ 00752. Тыр. 2000. Зэк. 662.